

ГАННА МЕЗЕНКА
Віцебскі дзяржаўны
універсітэт імя П.М. Машэрава
mezenka1@yandex.ru

DOI: <http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.61.1.3>
Onomastica LXI/1, 2017
PL ISSN 0078-4648

ЛІКІ І ЛІЧБЫ ў СЛАВЯНСКАЙ УРБАНАНІМІ: НАБОР, СІМВОЛІКА, АСАБЛІВАСЦІ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ

Ключавыя слова: лік, лічба, сімволіка, славянская урбананімія, тапаніміка

У наш час параўнальна-супастаўляльная анатомія займае ўсё большую прастору лінгвістычнай тэорыі. Яе лінгвістычная значнасць пражулецца ва ўсіх сферах жыцця: мы вольна ці міжволі праводзім супастаўленне іншамоўнай анатомічнай сістэмы з роднай.

Ва ўрбананіміі як частцы агульнай лексічнай сістэмы знаходзяць адлюстраванне з'явы культуры ў самым шырокім сэнсе. Побач з тымі адзінкамі, якія часта разглядаюцца і добра вывучаны, у ей прадстаўлены і тыя, якія па розных прычынах пакуль заставаліся за рамкамі ўсебаковага лінгвістычнага аналізу. Да разраду такіх элементаў адносяцца назвы ўнутрыгарадскіх аб'ектаў, што ўключаюць у свой склад лікі і лічбы.

Актуальнасць іх даследавання абумоўлена як унутры-, так і пазамоўнымі фактарамі: па-першае, вывучэнне лічбаў, якія знайшли адлюстраванне ва ўнутрыгарадскіх назвах, садзейнічае лепшаму разуменню сімволікі народнай культуры, гісторыі, быту народа, яго рэлігійна-міфалагічных уяўленняў; па-другое, усебаковае апісанне ўрбананіміі славян дазволіць выявіць прынцыпы і традышы іменавання ўнутрыгарадскіх аб'ектаў; устанавіць фактары, якія ўпłyваюць на характар афармлення ўрбанонімаў; сучасніці міжмоўнага адпаведнікі ўжывання лікаў і лічбаў у складзе ўнутрыгарадскіх назваў.

Матэрыялам даследавання паслужылі сучасныя ўрбананіміконы гарадоў Беларусі, Польшчы, Балгарыі і часткова Расіі; былі выкарыстаны тапанімічныя слоўнікі (Fiedorowicz, Kietliński, Maciejczuk, 2012; Handke, 1998; Supranowicz, 1995), электронныя рэсурсы, турысцкія даведнікі, карты (Электронныя, 2017).

Мэта даследавання — вызначэнне месца і ролі лікаў і лічбаў ва ўрбананімічных сістэмах Славіі.

Характар даследаванага матэрыялу дыктую і асноўны метадалагічны прыём, заснаваны на tym, што сінхранічны ўвогуле падыход да вывучэння ўрбанонімаў і віконімаў славянскіх краін у пэўных прапорцыях спалучанца з дыяхранічным. Для дасягнення мэты ў артыкуле выкарыстаны наступныя метады: дэскрыптыўны, параўнальна-супастаўляльны, арэальны, элементы статыстычнага аналізу.

Узнікненне паняцця ліку, якое звязваюць з практичнымі патрэбамі людзей, што ўскладняліся ў працэсе развіція чалавецтва, адносяць да глыбокай старажытнасці. Так, Арыстоцель сведчыў, што ніфагарэйцы ў ліках бачылі „прычыну і пачагак” рэчаў, а ў адносінах лікаў — аснову ўсіх адносін у свеце. Лікі, на думку ніфагарэйцаў, надаюць свету ўпрадаванасць і робяць яго космасам.

Лічбы, у сваю чаргу, — гэта сімвалы або графічныя знакі, з дапамогай якіх запісваюцца лікі. Паняцце “лічба” выкарыстоўваецца ў розных навуках, не толькі ў магэмагыцы, але і ў стагастыцы; у нумералогіі, дзе яно надзяляеца асобым містычным сэнсам і нават лічыцца, што некаторыя з лічбаў здольныя прыносіць поспех і ўдачу; у лінгвістыцы. У аманастыцы, якая з'яўляецца часткай лінгвістыкі, вельмі шырока выкарыстоўваюцца лікі і лічбы ў самых розных тэкстах: антрапанічным (у прозвішчах), айканічным (у назвах паселішчаў), урбананічным (у назвах лінейных аб'ектаў) і іншых.

З усіх пералічаных менавіта ўрбананімія — той сектар аманастычнай прасторы, дзе лічбы агрымалі распаўсюджанне ва ўсіх славянскіх народаў.

Лічбы ў славянскіх урбананіміконах можна сустрэць, па-першае, у складзе нумерагыўнага тыпу назваў вуліц; завулкаў, праездаў, мікра раенаў; па-другое, ва ўрбанонімах, якія паходзяць ад назваў гістарычных падзей, што адбыліся ў пэўны дзень календара, і святаў; па-трэцяе, у найменнях лінейных аб'ектаў, асновай для ўтварэння якіх сталі назвы гадавін; па-чацвертае, у назвах, дадзеных у гонар венцаносных асоб і людзей, якія зрабілі свой унесак у гісторыю дзяржавы і народа.

Ну м е р а т ы ў н ы т ы п у р б а н о н і м а ў пашыраны найперш у балгару і беларусаў. Найчасцей лічбы ў складзе ўнурыйгарадскіх назваў мы знаходзім сярод гадонімаў. Адразу трэба адзначыць, што „чысты” нумерагыўны тып урбанонімаў, які фарміруецца з лічебніка і географічнага тэрміна (далей ГТ), можа існаваць у дзвюх мадэлях: а) парадковы лічэбнік + ГТ (*760-та ул.—Сафія* — тут і далей назвы вуліц дадзены ў арыгінальным напісанні) і б) ГТ + колькасны лічэбнік з нумарным знакам (*праезд № 1 — Орша, РБ*). Назвы першай мадэлі пераважаюць у Балгарыі. Так, у паказальнiku паштовых кодаў Сафіі 2010 г. змешчана шмат такіх назваў вуліц: *1-ва ул., 23-та ул., 57-ма ул.* і інш. (Указател, 2010, с. 171–174). Даволі многа

іх таксама ў Плоўдзіве (параўн.: *улица 1-ва, улица 51-ва, ул. 34-та і інш.*). Сустракаюцца яны і ў асобных гарадах Беларусі, напрыклад, у Віцебску, дзе да гэтага часу існуе 13 ліній (*1-я лінія, 2-я лінія, 3-я лінія і інш.*), у Гомелі (*8-я вул.*). У XIX ст. такія назвы былі зафіксаваны таксама ў Мінску (праіснавалі тут да 1970-х гг.) і Магілёве. Есць яны ў Кіеве, Санкт-Пецярбургу: І ўсё ж такі ва ўсходніх славян цяпер гэта закрытыя групы ўрбананімных адзінак, якія не папаўняюцца новымі ўтварэннямі. Што да заходніх славян, то на пачатку XXI ст. у большасці гарадоў назвы „чыстага” нумерагчыўнага тыпу адсутнічаюць. З неславянскіх народаў такая мадэль у сярэдзіне мінулага стагоддзя превалаўала над усімі астагнімі ў Злучаных Штагах Амерыкі, дзе, па дадзеных Д. Сцюарта, амаль у палове гарадоў ЗША функцыяновалі нумарныя назвы вуліц, якія часта перавышалі сотню (Stewart, 1945, р. 248).

Звяртае ўвагу і тое, што намі не адзначана, каб агульная колькасць назваў з лічбавым кампанентам перавышала 1000. Гэта дагычыць таксама інфармацыі пра кіеўскую ўрбананімную сістэму, дзе найменні, што даваліся пасля Вялікай Айчыннай вайны вуліцам у розных раёнах горада без строгай паслядоўнасці, з пропускам нумароў, дасяглі лічбавага абазначэння 926. Выкарыстаныя для часовага функцыяновання, з 1979 г. яны пачынаюць пераймянёвацца.

Як можна заўважыць па прыкладах, у назвах лінейных аб'ектаў ужывуюцца арабскія лічбы, у назвах кварталаў і мікрараёнаў — арабскія і рымскія. Параўнаем: *Поудзень-1* — мікрараён у Віцебску, РБ; *Зялены Луг-4* — мікраен у Мінску, *Младост, IV кв.*; *Надежда, V кв.* — Сафія і гэтак далей.

Як вядома, сучасная дзесяцічычная сістэма вылічэння была заснавана на арабскіх лічбах, веды пра якія трапілі ў Еўропу ў XIII ст. Да гэтага еўрапейцы карысталіся рымскай сістэмай лічбаў

Разважанні над пытаннем, чаму ў гаданіміі выкарыстоўваюцца арабскія лічбы, а ва ўнутрыгарадской хараніміі — пераважна рымскія, дазваляюць выказаць думку, што ў першым выпадку галоўнае значэнне мае колькасць аб'ектаў, а ў другім — парадак увядзення ва ўжытак, і гэта тое, што аб'ядноўвае ўсе славянскія ўрбананіміконы.

Нумератыўна-змяшаныя тыпы ўнутрыгарадскіх назваў. Да групы нумератыўна-змяшаных адносяцца нумератыўна-атрыбутыўны (*ul. Poprzeczna 1, ul. Poprzeczna 12* — Варшава), нумератыўна-генітыўны (*1-я — 8-я вул. Змітрака Бядулі* — Віцебск) і нумератыўна-намінатыўны (*1-и пер. Подснегіники, 2-и пер. Подснегіники* — Смаленск, РФ, *1-и пер. Міхалово* — Мінск) тыпы, аб'яднаныя наяўнасцю ў іх складзе парадковага лічбніка, які нясе на сабе нагрузкзу асноўнага адрознівальніка ўнутрыгарадскіх тапографічных аб'ектаў. Калі першы з іх функцыянуе ў гара-

дах ўсходніх і часткова заходніх славян і адсутнічае ў паўдневых, то другі і трэці маюць выключна ўсходнеславянскую (і больш за тое — рускую) арыентацыю. Прасторавыя перавагі можна прасачыць па беларускім урбананіміконе, дзе ў размеркаванні такіх назваў дакладна вылучаюцца троны. Паўночны ўсход краіны, які мяжуе са Смаленшчынай, характарызуецца самым высокім працэнтам утрымання назваў гэтых тыпаў (у Віцебску, па нашых падліках, іх каля 50% ад усіх гадонімаў), заход — самым нізкім (у Брэсце каля 13%), на астатнай тэрыторыі — ад 15% у Гродне, каля 21% у Мінску і Магілёве да больш за 22% у Гомелі.

Нярэдка асобнымі даследчыкамі выказваецца меркаванне, у адпаведнасці з якім нумератыўна-змяшаныя назвы — гэта параджэнне савецкай улады, што не мае пад сабой ніякіх падстаў: першыя нумерагыўныя найменні на тэрыторыі сучаснай Беларусі, напрыклад, з'явіліся напрыканцы XIX ст. і хутка пачалі памнажацца. Дарагікова прывесці дадзенныя па адным горадзе — Віцебску, каб у гэтым пераканацца: 1889 г. — 24; 1904 г. — 44; 1924 г. — 55; 1957 г. — найвялікшая колькасць і своеасаблівы рубеж — 432 адзінкі. З гэтага часу пачаўся працэс адыходу ад названай намінацыйнай практикі (1988 г. — 405 назваў указаных тыпаў, 2017 г. — 371), у выніку чаго ўсё часцей пад перайменаванне пачалі трапляць менавіта такія назвы.

Існуе некалькі прычын гэтага. Першая з іх — спроба адысці ад “валявога” ўмішальніцтва ў працэс намінаці ўнутрыгарадскіх аб’ектаў, асабліва на пачатку ХХІ ст. Па-другое, нягледзячы на пэўную зручнасць пошуку нумарных вуліц у горадзе, яны грашаць аднастайнасцю, а нумерагыўнагенітыву — яшчэ і этычнымі проблемамі: *1-i пер. Гор'кого, 2-i пер. Гор'кого...* (Смаленск). Па-трэцяе, адсутнасць той паспешнасці, з якой ажыццяўлялася будаўніцтва гарадоў пасля Вялікай Айчыннай вайны.

У якасці прамежкавага падсумоўвання адзначым, што просты нумератыўны тып называў у другім дзесяцігоддзі ХХІ ст. пануе ва ўрбананімных сістэмах паўдневых славян, складаны — ва ўрбананіміконах ўсходніх славян (за выключэннем украінскага). Дарэчы, яшчэ ў 1981 г. Л.І. Колакалава адзначала, што ў кіеўскай урбананімі складаныя, гэта значыць нумерагыўна-змяшаныя, урбанонімы з лічбавымі кампанентамі не функцыянуюць, за выключэннем традыцыйных найменніў чагырнаццаці ліній прыгарада Пушчы-Водзіцы (Колоколова, 1980, с. 92–93), якія па дадзеным параметры ў пэўным сэнсе супрацьпастаўлены. Што да заходніх славян, то ў іх населеных пунктах унутрыгарадскія аб’екты звычайна не нумаруюцца.

Пры гэтым простыя і легкія для запамінання, назвы з лічбавымі кампанентамі ў складзе з цягам часу перетвараюцца ў сімвалы: з іх дапамогай чалавек спрабуе зрабіць бачнымі і пазнавальнымі свае ідэі. Яны — сімвал

актыўнай забудовы, вынік увасаблення ў жыцце новых мікрараенаў, якія звычайна чарціліся разам з нумарамі вуліц яшчэ да таго, як пэўная частка горада была забудавана.

Урбанонімы, асновай для ўтварэння якіх сталі лікі, звязаныя з гістарычнымі падзеямі і святамі. Такія назвы ўключаюць лікі, звязаныя з гістарычнымі падзеямі, якія адбыліся ў пэўны дзень календара, і святамі.

Як у беларускай, так і ў балгарскай сістэме гарадскіх тапонімаў можна назіраць функцыянаванне найменняў, звязаных з важнымі гістарычнымі датамі нацыянальнай гісторыі. Пры гэтым у беларускай урбананімнай сістэме сваёй распаўсюджанасцю вылучаюцца адзінкі, матываваныя: а) датамі святкавання дзен вызвалення гарадоў ад нямецка-фашистыкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны: *завул 11-га Ліпеня* — г. Полацк, *вул. 26-га Ліпеня*, *завул. 26-га Ліпеня* — г. Віцебск, *вул. 3 Ліпеня* — г. Глыбокае, *вул. 12 Ліпеня* — г. Шчучын, *вул. 13 Ліпеня* — г.п. Радунь (цікавы факт, таму што лік 13 лічыцца самым нешчаслівым лікам, і звычайна яго пры намінацыі мінаюць. Наадварот, для жыхароў г.п. Радунь 13-га ліпеня 1944 г. стаў днём вызвалення ад нямецка-фашистыкіх захопнікаў) і інш.; б) датамі святкавання Дня горада: *вул. 28 Ліпеня* — г. Брэст; *вул. 3 Верасня*, *завул. 3 Верасня* — г. Мінск; в) датай Дня незалежнасці: *вул. 3 Ліпеня* — г. Магілёў; г) датай уз'яднання ўсходніх часткі БССР і Захаднія Беларусі: *вул. 17 Верасня* — гг. Брэст, Гродна, г.п. Гарадзішча і інш.; д) датай разгону шэсця пецярбургскіх рабочых да Зімняга палаца: *вул. 9 Студзеня* — г. Брэст, *вул. 1905 года* — г.п. Копысь і інш. Дарэчы, наконт апошніх назвы трэба адзначыць, што выкарыстанне ў якасці наймення лінейнага аб'екта лічбы года (без дня і месяца) не атрымала распаўсюджання на тэрыторыі Беларусі.

Сярод назваў вуліц, дадзеных у гонар памятных падзей, есць таксама даты дзяржаўных святаў: *вул. 9 Мая* — гг. Бабруйск, Ваўкаўск і інш.; *вул. 8-га Сакавіка* — гг. Braslaŭ, Лепель, Орша, Полацк і шмат інш.; *завул. 8-га Сакавіка* — г. Віцебск; *вул. 1 Мая* — гг. Брэст, Гродна, Ліда, *вул. 1-га Мая* — Braslaŭ і інш.; *вул. 7 Лістапада* — г. Ліда.

У балгарскім урбананіміконе знаходзім у першую чаргу назвы, звязаныя з балгарскім нацыянальна-вызваленчым рухам: *ул. 3-ти Март* (нацыянальнае свята Балгарыі), *ул. 9-ти Сентември* (народнае паўстанне 1944 г.), *ул. 6-ти Сентември* (дзень аб'яднання Балгарыі ў выніку народнага паўстання 1885 г.) — гг. Плоўдзіў, Сафія; *ул. 22-ри Сентември* (дзень незалежнасці Балгарыі) — г. Сафія; *ул. 23-ти Декември* (дзень вызвалення Сафіі), *ул. 20-ти Апріл* (паўстанне за вызваленне Балгарыі); *ул. 11-ти Август* (апошняя марская бітва руска-турэцкай вайны); *ул. 15-ти Ноември* (15.11.1990 г. краіна атрымала назыву Рэспубліка Балгарыя) і інш.

Захаваліся ў Сафіі і Бургасе назвы ул. *1 Mai*, ул. *9-ti Mai*.

Зразумела, што ў польскай урбананімнай сістэме лічбы ў назвах лінейных аб'ектаў рэпрэзентуюць падзеі, знамянальныя для гісторыі Польшчы: а) прыніцце Канстытуцыі 3 Мая 1791 г.: *al. 3 Maja* — г. Варшава, *ul. Konstytucji 3 Maja* — г. Шчэцін; б) Андрусаўскае перамір'е і заканчэнне IV польска-рускай вайны: *ul. 30 Stycznia* — г. Гожуў Велькапольскі; в) вызваленне горада ад нямецка-фашистыскіх захопнікаў: *ul. 17 Stycznia* — г. Варшава, *ul. 27 Lipca* — г. Беласток; г) польскае нацыянальнае паўстанне 1830–1831 гг.: *ul. 29 Listopada* — г. Варшава; д) Дзень незалежнасці Польшчы: *ul. 11 Listopada* — г. Варшава; е) дзень польскай арміі: *ul. 15 Sierpnia* — г. Варшава; ж) дзень атамнай бамбардзіроўкі Хірасімы: *ul. 6 Sierpnia* — г. Варшава і іншае.

Супастаўленне выкарыстаных у прыведзеных тыпах назваў лікаў паказвае, што з усёй іх разнастайнасці задзейнічаны толькі лікі першых трох дзясяткаў. Раскладаўшы лікі на лічбы, з якіх яны складаюцца, зауважым, што ў беларусаў колькасна пераважаюць 1, 3, 2, 9; у палякаў — 1, 2, 3, 7, 5; у балгараў — 1, 2, 3. Наборы супадаюць у лічбах 1, 2, 3, „паслядоўнасць якіх амаль паўсюдна ўяўляецца як адзінства (1), дваістасць (2) і сінтэз (1 + 2 = 3)” (Трэсплдер, 2001, с. 415). Пакуль цяжка вызначыць прычыну такой з'явы, але, магчыма, варта ўзгадаць думку найвялікшых магэматаўкаў і філосафаў Стараждытнага Вавілона, Стараждытнай Грэцыі і пазней Індыі, што лікі могуць дэманстраваць прынцыпы, на якіх заснаваны сусвет, а таксама законы часу і просторы. Як вядома, „у традыцыйнай культуры славянскіх народаў не ўсе лікі маюць аднолькавае зместавае напаўненне”, сваю спецыфічную трактоўку (Крук, 2003, с. 107). Так, неабходна адзначыць асиметрию ўжывання ліку *сем* у польскай і балгарскай гаданіміях, што выглядае цікава на фоне таго, што ў заходнеславянскім гаданімным фондзе *сем* з'яўляецца ўлюблёным лікам. Дарэчы, не задзейнічана *сімерка* і ў балгарскай ідыматыцы. Прычыну гэтага асобныя даследчыкі бачаць у tym, што “у балгарскай традыцыйнай культуры *седем* актыўна выкарыстоўваецца ў сімволіцы нехрысціянскіх рэлігій (юдаізму, ісламу) і суадносіцца частцей з правым членам апазіцыі „свае”/„чужое” (Нванов, Супрун-Белевіч, 2007, с. 54–55). Цікава, што і ў фальклорных балгарскіх тэкстах гэты лік устойліва прывязаны да сімволікі не засвоенай чалавекам, часта варожай яму просторы. Супадзенне прыведзеных набораў (1, 2, 3) у трох народаў невыпадковае, яно сведчыць, што гэтыя лікі асабліва пазначаны ўвагай беларусаў, палякаў і балгараў.

Найменні лінейных аб'ектаў, асновай для ўтварэння якіх сталі назвы гадавін. Асобнае месца ў групе найменні ўнутрыгарадскіх аб'ектаў, што ўключаюць у свой склад лічбы, займаюць

адзінкі, базай для ўтварэння якіх сталі назвы гадавін. Разгледжаны магэры-ял сведчыць, што ў беларускай урбананімай сістэме гэтая група ўключае назвы, у асноўным матываваныя дзесяцігадовымі гадавінамі (ад 10-ці да 70-ці) а) Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. (да гэтага часу самая шматлікая падгруппа): вул. 40 гадоу *Кастрычніка*, завул. 40 гадоу *Кастрычніка* — г. Бабруйск, вул. 50 гадоу *Кастрычніка* — г. Дзятлава, г.п. Бялынічы, вул. 60 гадоу *Кастрычніка* — г.п. Зельва, вул. 70 гадоу *Кастрычніка* — г. Чавусы, Гарадок, г.п. Бешанковічы, завул. 70 гадоу *Кастрычніка* — г.п. Бялынічы і інш.; б) перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне: вул. 30 гадоу *Перамогі* — гг. Магілеў, Глыбокае, Дуброўна, вул. 40 гадоу *Перамогі* — г. Гродна, вул. 50 гадоу *Перамогі* — п. Чонкі; в) дзяржаў СССР і БССР: вул. 30 гадоу *БССР* — г.п. Копысь, вул. 50 гадоу *БССР* — г. Бабруйск, вул. 70 гадоу *БССР* — г. Дзятлава, вул. 50 гадоу *СССР* — г. Гарадок, вул. 60 гадоу *СССР* — г. Чавусы; г) УЛКСМ (Усесаюзнага Ленінскага Камуністычнага Саюза Моладзі) і ЛКСМБ (Ленінскага Камуністычнага Саюза Моладзі Беларусі): вул. 40 гадоу *УЛКСМ* — г. Жалудок, вул. 50 гадоу *УЛКСМ* — гг. Баранавічы, Бабруйск, вул. 50 гадоу *ЛКСМБ* — г. Дзятлава; д) гістарычнай падзеі: вул. *Абароны Града* — г. Магілеў; е) гістарычнага мерапрыемства: вул. 10-ы *З'езд Саветаў* — г. Бабруйск. Рэдка ў гарадах Беларусі фіксуюцца стагадоўня і тысячагадовыя гадавіны, якія, дарэчы, маюць як семантычную, так і структурную асаблівасці. Па-першае, гэта заўседы гадавіны заснавання населенага пункта, а па-другое, маюць фіналъ -годдзя, парашы: вул. 350-годдзя *Мер* — г. Мёры, вул. 700-годдзя *Кобрына* — г. Кобрын, вул. 900-годдзя *Мінска* — г. Мінск, пл. 1000-годдзя *Віцебска* — г. Віцебск.

Заўважна бяднейшы ў адносінах да прыведзенай разнавіднасці назваў унутрыгарадскіх аб'ектаў польскі ўрбананімікон, дзе пры гэтым сустракаюцца дзве формы презентацыі інфармацыі: пра гадавіны заснавання гарадоў — арабскімі (*al. 500-lecia, ul. 700-lecia Torunia* — г. Торунь), пра формы дзяржаўнасці — рымскімі і арабскімі (*ul. XXX-lecia PRL, ul. XXV-lecia PRL* — г. Гожуў Велькапольскі, Беласток, *al. 1000-lecia Państwa Polskiego* — г. Беласток) лічбамі.

Як бачым, галоўнымі адрознымі прыкметамі беларускіх і польскіх намінацый такога кшталту з'яўляюцца: 1) сістэма ўяўленняў і ідэй: ідэалагізаванасць у беларусаў і нацыяналізаванасць у палякаў; 2) часавае вымярэнне гадавін: пераважна дзесяць гадоў у беларусаў і сто гадоў у палякаў; 3) кола аб'ектаў: у беларусаў гадавіны: а) гістарычных падзеяў, б) дзяржаўных аўтадзяржавенняў, в) палітычных арганізацый, г) мерапрыемстваў, д) існавання гарадоў; у палякаў: а) формы дзяржаўнасці, б) заснавання гарадоў.

Нарэшце, яшчэ адзін тып унутрыгарадскіх лічбовых тапанімных адзінак складаюць назвы, дадзеныя ў гонар сусветна вядомых

асоб і груп людзей, якія зрабілі свой унесак у гісторыю дзяржавы і народа.

У беларусаў пры адзінкавай прадстаўленасці назваў першай з названых разнавіднасцей (напрыклад, у г.п. Сапоцкін Гродзенскай вобласці зафіксавана вул. *Яна Паула II*) актыўна функцыянуюць найменні другой, якія звычайна прысвойваліся ў гонар: а) вайсковых злучэнняў і фарміраванняў, што прымалі ўдзел у абароне ці вызваленні пэўных паселішчаў ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны: *вул. 33-и Армii*, *вул. 39-и Армii*, *вул. 43-и Армii* — г. Віцебск; *вул. 20-и Дывізii*, *завул. 20-и Дывізii* — г. Баранавічы; *вул. 129-и Арлоускай Дывізii*, *завул. 129-и Арлоускай Дывізii* — г. Валкавыск; *вул. 6-и Гвардзейскай Армii* — г. Полацк і інш.; б) іншых груп людзей у ваенны ці мірны час: *вул. 23-х Гвардзейцаў* — г. Полацк, *завул. 4-х Адважных* — г. Бяроза і інш.

Усе пералічаныя назвы — гэта не толькі памяль пра мінулае, яны набылі яркую сімволіку моцы духу, вынослівасці чалавека, нервовай выгрымкі, духоўнай сілы.

Некалькі больш шырокая прадстаўленыя найменні першай разнавіднасці ва ўрбананіміі балгар (ул. *Цар Симеон I* — гг. Бургас, Плоўдзіў; ул. *Цар Иван Асен II*, ул. *Борис I*, бульвар *Цар Борис III Обединител*, ул. *Княз Борис I* — гг. Плоўдзіў, Сафія, бульвар *Цар Борис III*, ул. *Пана Иоан Павел II* — г. Сафія і інш.) і палякаў (*al. Jana Pawła II*, *ul. Jana III Sobieskiego* — г. Беласток і інш.). Такія назвы сталі сімвалам „сваіх” пачагкаў і асноў гісторыі дзяржавы і народа.

Што да другой з разнавіднасцей, то яны актыўна функцыянавалі ў польскіх і балгарскіх урбананіміконах 1980–1990-х гадоў (параўн.: *ul. 1-szej Armii Wojska Polskiego*, *ul. 42 Pułku Piechoty, Rondo 10 Pułku Ułanów Litewskich* — г. Беласток, *ul. II Armii* — г. Зялена Гура, *ul. 2 Armii WP*, *ul. 1 Praskiego Pułku*, *ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy*, *ul. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej* — г. Варшава і інш.), на початку XXI ст. сталі непрадуктыўнымі, шмаг якія перайменаваны (напрыклад, ул. *1-ва Българска армия* ў г. Сафія перайменавана ў *ул. Просвета*).

ЗАКЛЮЧЭННЕ

Такім чынам, нягледзячы на адрозненні, якія існуюць ва ўжыванні найменні з лічбавым кампанентам, утварэнне іх неабходна аднесці да анамастычных універсалій.

Нягледзячы на супадзенні ў прадстаўленасці розных груп, кожная з урбананімных сістэм мае свае асаблівасці, якія звязаны са спецыфікай са-

міх славянскіх моў, а таксама традыцыйямі іменавання ўнутрыгарадскіх аб'ектаў, што склаліся ў даследаваных краінах.

Супастаўленне тэматычных груп урбанонімаў дазваляе сцярджаць, што падсітэмы „чыста” нумерагуўных назваў якасна больш падобныя паміж сабой у Балгарыі і Беларусі, а нумерагу́на-змяшаных — у Беларусі і Польшчы. Больш прысягваюцца адна да другой падсітэмы ўрбанонімаў Польшчы і Балгарыі, утвораныя ад назваў гістарычных падзей і імен сусветна вядомых асоб і груп людзей, якія зрабілі свой унёсак у гісторыю дзяржавы і народа. Што датычыцца найменняў лінейных аб'ектаў, асновай для ўтварэння якіх сталі назвы гадавін, то ў гэтым больш падобныя ўрбанизмныя сістэмы Польшчы і Беларусі. Галоўнае ў іх — праекцыя „новага” ўспрымання на яго „стары” ідэі, узнікненне на гэтай аснове пераклічкі сэнсаў і як вынік — з'яўленне новых асацыяцый.

Назвы вуліц з лічбавым кампанентам у складзе, на першы погляд добра вядомыя нам, маюць або мелі больш глыбокія і прысягальныя асацыяці і сэнсы, чым мы маглі б цяпер гэта ўявіць; ствараюць ауру нацыянальнага духу. З'яўляючыся часткай нацыянальнай культуры і акумулюючы каштоўнасна-значныя факты мінулага і сучасніці, яны дапамагаюць ствараць у чалавека адчуванне дачынення да роднай зямлі, да родных каранёў, садзейнічаюць захаванню традыцый.

Вынікі аналізу сведчаць, што ўнутрыгарадская назвы выступаюць у якасці сімвала, які заключае пэўную ідэю. Шмаг якія сімвалы ўвабралі ў сябе не толькі старажытныя, але і новыя ўյёленні чалавека аб космасе, сваім месцы ў ім. У славянскіх найменнях рэпрэзентуюцца наступныя асноўныя ідэі: нацыянальная, гуманістычная, камуністычная, культурна-асветніцкая. Уздзейнне такіх экстрапінгвістычных фактараў, як палітычны лад, ідэалогія, рэлігійная свядомасць, традыцыі, у рознай ступені адбілася на дамінаванні пэўнай ідэі ў кожнай з аналізаваных краін, у кожным канкрэтным горадзе. У беларускай урбананімнай сістэме дамінуюць сімвалы гуманістычнай і камуністычнай ідэй. У польскай урбананімнай сістэме найбольш распаўсюджанымі з'яўляюцца найменні-сімвалы, што ілюструюць нацыянальную і культурна-асветніцкую ідэі. Балгарскі ўрбанизмікон у пераважнай большасці ўключае ў свой склад адзінкі-сімвалы, што адлюстроўваюць ідэю вызваленчай барацьбы балгарскага народа за сваю незалежнасць.

Разгадванне сімволікі, схаванай у назвах вуліц з лічбавымі кампанентамі, дазваляе прасачыць агульнае паміж славянскімі культурамі і адчуць непарыўную сувязь, якая знітоўвае славян у адзінае цэлае.

ЛІТАРАТУРА

- Іванов, К. І., Супрун-Белевіч, Л.Р. (2007). Семантика и функции нумеративов в болгарской лексике. Южнославянские языки в их истории и современном состоянии: сб. науч. ст. Минск: Изд. И. П. Логвинов.
- Колоколова, Л. И. (1980). Словообразная структура топонимов адресного функционирования: Извания улиц города Киева. Русское языкознание, 2, с. 87–94.
- Крук, Я. (2003). Сімволіка беларускай народнай культуры. Мінск: Беларусь.
- Трэсідлер, Дж. (2001). Словарь символов. Пер. с англ. С. Палько. Москва: ФАИР-ПРЕСС.
- Указател (2010). Указател на пощенските кодове за София. София.

- Fiedorowicz, T., Kietlinski, M., Maciejczuk, J., (2012). Białostockie ulice i ich patroni. Białystok: Wyd. Prymat.
- Handke, K. (1998). Słownik nazewnictwa Warszawy. Warszawa : SOW.
- Stewart, D. P. (1945). Name on the Land. New York: Editions for the Armed Services.
- Supronowicz, E. (1995). Nazwy ulic Krakowa. Kraków: Wyd. IJP PAN.

Электронныя (2017). Электронныя рэсурсы, турысцкая даведнікі, карты:

- Карта Варшавы с улицами и домами (2017) [Электронныи ресурс], kartaline.ru›karta-varshavi--1699.html
- Карта Krakova. (2017). [Электронныи ресурс], http://kartaline.ru/karta-krakova--6332.html
- Карта Пловдива подробная. (2017). [Электронныи ресурс], http://world-yandex-karty.ru/plovdiv
- Список улиц Витебска. (2017). [Электронныи ресурс], http://www.evitebsk.com/wiki/
- Список улиц Гомеля. (2017). [Электронныи ресурс], http://wiki-linki.ru/Page/1683848
- Список улиц города Смоленска. [Электронныи ресурс], http://www.street-viewer.ru/smolensk/street/
- Список улиц Кракова по алфавиту. (2017). [Электронныи ресурс], https://yandex.by/search/?text
- Список улиц Минска. (2017). [Электронныи ресурс], http://ru.eminsk.wikia.com/wiki/
- Улицы города Брест. (2017). [Электронныи ресурс], http://brest.wikimapia.org/streets/
- Улицы города Гродно. (2017). [Электронныи ресурс], http://hrodna.wikimapia.org/streets/
- Улицы города Могилев (2017). [Электронныи ресурс], http://mahiljow.wikimapia.org/streets/

СКАРАЧЭИИ

вул.	— вуліца	al.	— aleja
г.	— горад	ul.	— ulica
завул.	— завулак		
інш.	— іншае		
кв.	— квартал		
пер.	— переулок		
ул.	— улица		

SUMMARY

NUMBERS AND FIGURES IN SLAVIC URBANONYMY: COMPOSITION, SYMBOLICS, FUNCTIONING FEATURES

As part of a general lexical system, urbanonymy reflects cultural phenomena in a broad sense. Alongside often discussed and well-studied lexical units, there are other urbanonyms that have been neglected by researchers for various reasons. Intra-city names containing numbers and figures belong to this neglected category.

The aim of the study is to define the role of numbers and figures in Slavic urbanonymic systems. The research material is comprised of the contemporary urbanonymy of cities in Belarus, Russia, Poland and Bulgaria; toponymic dictionaries, electronic resources, tourist guides, maps and atlases have been used.

The author demonstrates the shared and specific features of the numbers and figures used in the Belarusian urbanonymic system, as compared to that of Russia, Poland and Bulgaria. The symbolic meaning of these figures in the Slavic urbanomasticon is also discussed.

In spite of the existing differences in the use of names with a numerical component, their composition can be treated as a universal onomastic process. Street names containing figures are part of national culture, as they call to mind important national events or facts, both past and present. This helps individuals cultivate a personal sense of belonging to their native land, thus contributing to the preservation of tradition.

Key words: number, figure, Slavic urbanonymy, symbols, toponymy